

Арыстакратка беларускай паэзіі

1 лістапада споўнілася 115 гадоў з дня нараджэння Яўгеніі Пфляўмбаўм (1908 – 1996). Інтэлігентная, тонкая і далікатная паэтка змагла вытрымаць перыпетыі лёсу, прайсці шлях ад поўнага забыцця да трывумфальнага вяртання і пакінуць значны след у беларускай паэзіі.

Яўгенія Пфляўмбаўм нарадзілася 1 лістапада 1908 г. у Мінску. Яе бацька, Эргард Карлавіч Пфляўмбаўм, чыгуначнік, быў з ліку запрошаных у Мінск немцаў, якія працавалі тут у дэпо. Маці, Алена Кандратаўна Лагун, родам з Сенніцы калія Мінска, займалася хатнім гаспадаркай. Сірата, яна гадавалася ў дзядзькі, саромелася сваёй непісьменнасці, так і не авалодала граматай. Але цудоўна спявала народныя песні, пра што сведчыць верш дачкі «Матчын спеў».

Бацька любіў выпіць. Маці не вытрымала яго загулаў, забрала дзяцей, Яўгенію і яе старэйшага брата Аляксея, і сышла з дому. Здымала кватэру, асобныя пакоі якой здавала адзінокім людзям. Пазней выйшла замуж за свайго квартанта Уладзіміра Рафаілавіча Сакалоўскага, выкладчыка фізікі, дырэктара мінскай сярэдняй школы № 1. Ён стаў сапраўдным бацькам дзецям, займаўся іх выхаваннем і адукацыяй. Яўгенія Пфляўмбаўм адзначала: «Ён не толькі выкладаў, але, валодаючы літаратурнымі здольнасцямі, перакладаў на беларускую мову падручнікі для школы, вёў грамадскую работу». Менавіта айчым паспрыяў цікавасці юнай Жэні да літаратуры і роднага слова, заахвочваў яе першыя паэтычныя эксперыменты: «Пад яго ўплывам я начала спачатку чытаць, а потым і пісаць па-беларуску», – адзначала яна.

У 1923 г. пасля заканчэння сталічнай сярэдняй чыгуначнай школы Яўгенія паступіла ў Беларускі педагогічны тэхнікум, які адыграў значную ролю ў нацыянальным адраджэнні ў 1920 – 1930-я гг. Тут выкладалі Якуб Колас, Язэп Лесік, літаратуразнаўца і фальклорыст Міхаіл Піятуховіч. У разныя гады тут вучыліся вядомыя беларускія пісьменнікі, у тым ліку маладнякоўцы: Пётро Глебка, Валерый Маракоў, Зінайда Бандарына, Рыгор Крушына, Андрэй Александровіч, Станіслав Шушкевіч, Сяргей Дарожны. На адным курсе з Яўгеніяй вучыўся Паўлюк Трус.

У 1924 г. пры тэхнікуме быў заснаваны культурна-асветніцкі клуб, у якім праходзілі творчыя сустрэчы, ставіліся спектаклі, арганізоўваліся літаратурныя вечарыны, дзе маладыя аўтары-студэнты чыталі свае творы. Іх наведвалі вядомыя пісьменнікі – Змітрок Бядуля, Міхась Чарот і нават сам Янка Купала.

Яўгенія Пфляўмбаўм ахвотна ўспамінала свае шчаслівія маладыя гады: «Вучыцца ў тэхнікуме было цікава. Мы часта выступалі з вершамі перад рабочай і вайсковай аўдыторыямі. Мне гэта давалася нялёгка, не хапала смеласці. З захапленнем слухал алекцыі Якуба Коласа, нават правялі “Суд над Лабановічам”, у якім я атрымала ролю абаронцы. Канстанцін Міхайлавіч слухаў гэтае “шоу” і з усмешкаю, і не без гаркоты».

Як установіла бібліограф Ніна Вататы, упершыню верш Жэні Пфляўмбаўм, «Пляесткі восені», быў надрукаваны ў газете «Савецкая

Беларусь» у 1925 г. Яе заўважылі, і прафесар Міхаіл Піятуховіч працанаваў ёй уступіць у літаб'яднанне «Маладняк», абмінуўшы членства ў студыі згуртавання, якое лічылася абавязковым.

Інтэлігентную і таленавітую дзяўчыну выбраў у склад бюро Мінскай філіі «Маладняка». Яе вершы друкаваліся ў газетах «Звязда», «Савецкая Беларусь», «Чырвоная змена», часописах «Маладняк», «Полымя».

У 1926 г. пад называй «Вершы» ў серыі «Кніжніца “Маладняка”» выйшаў зборнік твораў трох паэтак, сябровак «Маладняка»: Зінайды Бандарынай (1909 – 1959), Наталлі Вішнеўскай (1907 – 1989) і Яўгеніі Пфляўмбаўм. Рэдактарам зборніка (накладам у 2000 асобнікаў) быў Уладзімір Дубоўка.

Дзяўчата вельмі адрозніваліся па характеристах, рысах натуры. Каштоўныя ўспаміны пра першую сустрэчу з імі на агульным сходзе «маладнякоўцу» пакінуў Але́сь Звонак: «Былі на тым пасяджэнні, ці сходзе, “Маладняка” і нашы мілья дзяўчата-паэтэсы: высокая, прыгожая, з жывымі і крыху іранічнымі вачыма Жэня Пфляўмбаўм; невялічкая, бялявая, гаварская, жыццярадасная і зусім маладзенькая Зіна Бандарына; задумённая, з блакітнымі вачыма і залатымі косамі, скрученымі ззаду ў вузел, паўнаватая і рослая, спакойная і разважлівая Наташа Вішнеўская, якая праз некалькі гадоў маладнякоўской дружбы стала маёй добраю сяброўкаю і жонка...».

Зборнік атрымаў прыязнія водгукі. Так, Антон Луцкевіч напісаў: «...адзначым адну вельмі прыемную праяву, якой з'яўляецца зборнічак вершаў трох маладых пяснярак: З. Бандарынай, Н. Вішнеўскай і Я. Пфляўмбаўм. Наша паэзія мае надта мала жаноцкіх найменняў. Апрача Цёткі ды Буйлянкі – бадай нікога больш з жанок не бачылі мы на нашым адраджэнцкім Парнасе. Дык тым прыемней адзначыць уваход на Парнас беларускі гэтых трох паэтак».

Яўгенія пасля заканчэння тэхнікума паступіла на літаратурна-лінгвістычнае аддзяленне педагогічнага факультета БДУ, які скончыла ў 1929 г. Пасля расфарміравання «Маладняка» у 1928 г. уваходзіла ў Беларускую асацыяцыю пралетарскіх пісьменнікаў (БелАПП).

У гэты час адбылася яе лёсавызначенальная сустрэча з маладым паэтам-маладнякоўцам Максімам Лужанінам (сапраўднае імя – Але́сь Кааратай; 1909 – 2001). Яны пазнаёміліся ў 1925 г., а ў жніўні 1931-га пабраліся шлюбам.

Злучэнне іх лёсаў стала новай кропкай адліку ў жыцці і творчасці Яўгеніі Пфляўмбаўм і паўплывала на ўвесе яе далейшы шлях. Да 1930-х яе жыццё было яскравым і шчаслівым. Літаратурны дэбют у 16 гадоў, першы зборнік у 18, прызнанне крытыкаў, знаёмыя і сустрэчы з вядомымі пісьменнікамі, давер старэйшых таварышаў, сапраўднае каханне. Здавалася, што наперадзе щудоўная будучыня ў літаратуры і асабістая шчасцце. Яна згадвала: «Былі ва ўсіх нас вялікія планы і спадзяванні, не было краю і межаў нашай маладой энергіі...». Але жыццё пайшло па іншым сцэнарыі, які ў 1930-я стаў агульным для многіх яе сучаснікаў.

(Заканчэнне на стар. 3)



Жыццё, як шаша за сінечую лесу,
Надмерная далеч да ўсцешнай мяжы,
Імгненне між сённім і заўтрашнім стрэсам,
Якое ты з годнасцю мусіш пражыць.

I дрэвы твае у лістах адцвітання,
I вецер зрываве часцей галаву,
Але падымае цябе на світанні
Той боль, што чамусьці любоўю завуць.

Яўгенія Пфляўмбаўм

Арыстакратка беларускай паэзіі

(Заканчэнне.
Пачатак на стар. 1)

Неўзабаве пачаліся рэпрэсіі, арышты... У верасні 1933-га Максім Лужаніна саслалі на два гады ў горад Марыінск Кемераўскай вобласці. Яўгенія засталася адна. Яе звольнілі з працы ў газете «Звязда», з Кніжнай палаты пры Дзяржайной бібліятэцы БССР, дзе яна працавала бібліографам, рэдагавала «Летапіс беларускага друку». Нягледзячы на забароны, жанчына прымеае цвёрдае расэнне ехаць услед за мужам. Каб набыць білет на цыгнік, была вымушана прадаць уласную бібліятэку з унікальнымі выданнямі, якія збірала разам з мужам. Кнігі ў яе купіла Акадэмія навук БССР.

У чужым сібирскім горадзе, куды Яўгенія Пфляўмбаўм прыехала ў студзені 1934-га, прыходзілася няпроста. Кавалак хлеба і дах над галавой ужо здаваліся ўдачай. Вершай яна не пісала: не дазвалялі абставіны, не было і маральных сіл, натхнення. У зборніку «Свой жыцця» (1989) былі апублікаваны радкі 1930-х гг., якія захавалі адчуванні паэткі ў тых часах:

Халодны свет. Чужой рукой
Я адчыняю браму ў дом свой:
Марыінск Томскі, – новы дом,
І сцюжу гэтага знаёмства
Мне цяжка выславіць радком.

Куток без крэсла, без стала,
І ты, як птушка без крыла.
Халодны горад, школьні дом.
І толькі сіні снег суздром.

Яўгенія ўладкавалася на працу ў мясцовую сярэднюю школу, дзе выкладала рускую мову і літаратуру, паралельна вяла заняткі ў чыгуначнай школе. Дзецям падабалася настаўніца, палюбілі Яўгенію і калегі, маці вучняў, якія прыносілі ў школу пірагі з чаромхай, частавалі яе, не ведаючы, што настаўніца «заўсёды галодная, бо зарплата адкладалася на зваротную дарогу».



Валерый Маракоў, Янка Бобрык і Яўгенія Пфляўмбаўм. Мінск, 1925 г.
З фондаў Беларускага дзяржаўнага архіва-музея літаратуры і мастацтва

Сібір засталася ў памяці Яўгеніі як цяжкае выпрабаванне, «навука бітвы з ветрам», дзе яна адчуvalа сябе «птушкой без крыла», «чужой у тым кутку». Аднак, з другога боку, быў і «шырокая расплюшчаная ад прыплыву новых ведаў і цікавых вестак вочы вучняў, невялікае кола новых знаёмых, калег па працы, якія не цураліся і не асцярожнічалі, запрашалі на цудоўнага смаку пельмені і проста на добрую гаворку...».

Пасля заканчэння тэрміну высылкі мужа ў 1935 г. Яўгенія нарэшце стала збірацца дамоў. На глухой станцыі «Марыінск Томскі» цыгнік спыняліся рэдка, пасажыраў амаль не бралі. І тут зноў дапамаглі добрая людзі: Змітрап Віталін, таксама з ліку сасланых, упраслі правадніка, каб Яўгенію пасадзілі ў вагон. За цыгніком засталіся калегі, вучні, якія прыйшлі яе праводзіць, «засталася снежная палоса тайгі...».

Пачаўся новы этап жыцця, таксама няпросты і трывожны. Яўгенія Пфляўмбаўм і Максім Лужанін прыехалі ў Москву, дзе сутыкнуліся з новымі цяжкасцямі: адсутнасцю свайго жылля, частымі пераездамі, беспаспяховымі пошукамі працы. Яўгенія нядоўга папрацавала карэктарам у выдавецтве сельской гаспадаркі, у рэдакцыі газеты «Социалистическое земледелие», і нарэшце яе прынялі рэдактарам у Абароннае дзяржаўнае выдавецтва («Оборонгиз»), дзе яна працавала з 1935 па 1945 г.

Паступова жыццё наладжвалася, сям'і выдзелілі пакойчык у дому для навукоўцаў, у кожнага была стабільная праца, але ў творчым плане Яўгенія па-ранейшаму маўчала... Не магла крыўіць душой, падладжвацца пад абставіны і адышла ў цень мужа, пішучы ў стол.

А далей «разгарнула свае чорныя крылы» вайна. Максім Лужанін ваяваў пад Сталінградам, а Яўгенія засталася ў Москве, здавала кроў для параненых, удзельнічала ў супрацьпаветранай абароне, атрымала званне байца «Охраны порядка НКАП», выязджала ў камандзіроўкі для падрыхтоўкі матэрыялаў. У гэты час памерла яе маці... «Пасля развітання <...> не было сіл рэдагаваць, працаваць з аўтарамі. Кожны дзень ехала на Ваганькавы могілкі. Расла туга па Беларусі. Мае начальнікі ўрэшце зразумелі, што мене трэба адпусціць на радзіму».


У 1945 г. Яўгенія Пфляўмбаўм і Максім Лужанін вярнуліся ў Мінск. Кар'ера мужа хутка пайшла ў гару: ён быў асабістым сакратаром Якуба Коласа, галоўным рэдактарам кінастуды «Беларусьфільм», дэпутатам Вярхоўнага Савета БССР... Адна за

другой выдаваліся яго кнігі, уручаліся ўзнагароды і прэміі.

Яўгенія Пфляўмбаўм па-ранейшаму заставалася яго падтрымкай і апорай. Ужо не магла не пісаць, радкі нібы самі вырываліся з-пад пяра, толькі вершам паэткі давярала нявыказаныя думкі, неагучаныя слова. Цяжка сказаць, чаму на працягу больш чым 60-і гадоў не друкалася. Да следчыца Аксана Данільчык адзначае: «Для Яўгеніі Пфляўмбаўм вяртанне магло быць значна раней, прынамсі, у той самы перыяд, у канцы 1950 – пачатку 1960-х, для гэтага пачалі ўжо складацца дастаткова спрыяльныя ўмовы. Чаму гэта не адбылося – па прычыне свядомага адхodu ў цень мужа ці з якой іншай прычыны – застаецца тэма для шматлікіх разражанняў».

Вядома, што спробы апублікаваць яе вершы былі. Аднойчы на лецішчы Лужаніных Аркадзь Куляшоў, з якім яны сябраўлі, заўважыў, як гаспадыня несла да вогнішча стос паперы з вершамі. Нечакана выхапіў з яе рук паперы, паабяцаў даламагчы ёй з публікацыяй зборніка, ужо рыхтаваў уступны артыкул, але кніга так і не пабачыла свет, бо ў 1978-м г. Куляшоў памёр. Аднак гэты эпізод стаў паваротным момантам у яе творчым жыцці, бо вершы час ад часу сталі з'яўляцца ў перыядычным друку.

Канчатковое вяртанне ў літаратуры свет паэткі адбылося толькі ў канцы 1980-х, калі пад рэдакцыяй сябра сям'і Анатоля Вярцінскага выйшла кніга «Свой жыцця» (1989), якая змяшчала вершы з 1930-х па 1980-я гг.



Максім Лужанін у 1928 г.
З фондаў БДАММ

Пазней выйшаў зборнік «На заходзе сонца» (1992), прасякнуты шчырасцю пачуццяў, глыбінёй думак, разражаннямі пра свой лёс.

Нарэшце імя паэткі загучала, у 1989 г. яна стала сябрам Саюза пісьменнікаў ССР. Яўгенія Пфляўмбаўм было ўжо за 80 гадоў. Яна радавалася свайму запозненаму поспеху «на заходзе сонца», але гэта радасць была стрыманая:

Навучы мяне радасці, птушка малая,
Зіхатлівы праменьчык за шэрым
акном,
Што глядзіць безудзельна,
як я паміраю

Па няўольным законе жыцця і кіно.

Навучы мяне радасці кроکаў апошніх,
Пуцявіны лясной, што бяжыць да ракі,
Каб пацеплела ў сэрцы

без крыўднае ношкі,

Калі лёсу насустроч пайду нацынкі.

У 1995 г. на пытанне Людмілы Рублеўскай, ці шчаслівы яна чалавек, Яўгенія Пфляўмбаўм адказала так: «Хутчэй за ўсё – шчаслівы. Таму што многа бачыла... Прайду кожучы, паэзію ствараюць нешчаслівія. Ці шмат таго шчасця бачылі на дарозе Шаўчэнка, Пушкін, Купала? Не так багата было яго ў мяне, але ці трэба больш: я шчаслівая, што пісала, маю кніжкі, пакрысе складаю новую...».

Яўгенія Пфляўмбаўм пайшла з жыцця 13 студзеня 1996 г. і была пахавана на могілках вёскі Паперня ў Мінскім раёне.

Пасля яе смерці Максім Лужанін пражды ўяўляў пяць гадоў, якія цалкам прысвяціў ушанаванню памяці свайго любага «Жэніка». Ён вяртаў з небыцця яе неапубліканыя вершы, выкрэсліваў сваё прозвішча з перакладаў жонкі, якія гадамі выходзілі пад яго аўтарствам як вядомага пісьменніка з добрай рэпутацыяй. На жаль, не пабачыла свет кніга «Зімовае сонца», якую рыхтавала яшчэ сама Яўгенія, а Лужанін рэдагаваў і здаў у выдавецтва. Не дайшла да чытача і кніга «Пасмяротнае».

Да 115-годдзя з дня нараджэння паэткі Нацыянальная бібліятэка Беларусі падрыхтавала віртуальную экспазіцыю ў межах праекта «На хвалі часу, у плыні жыцця», які ажыццяўляецца разам з Дзяржайным музеем гісторыі беларускай літаратуры, Беларускім дзяржаўным архівам-музеем літаратуры і мастацтва і газетай «ЛіМ». У рэсурсе размешчаны поўны тэкст паэтычнага зборніка «Вершы» (1926), фотаздымкі, лісты і рукапісы, віншавальныя паштоўкі і тэлеграмы, выявы дароўных надпісаў у кнігах з асабістай бібліятэкі Лужаніных, а таксама інфармацыя пра ўшанаванне памяці паэткі, цікавыя факты з яе біяграфіі. Для даследчыкаў будуть карыснымі поўныя тэксты матэрыялаў сучасных аўтараў, прысвечаныя творчасці паэткі: артыкулы Аксаны Данільчык і Людмілы Сільновай.

Сёння імя «арыстакраткі беларускай паэзіі» ўсе часцей можна пачуць на літаратурных імпрэзах, сустрэць на старонках газет і часопісаў. Паэтка, чия творчасць чакала свайго часу доўгія 70 гадоў, усё ж паспела раскрыць бағацце, якое азарыла нашу літаратуру і асвятліла ўёй імя – Яўгенія Пфляўмбаўм:

Не будзе ўжо кволай жанчыны нідзе –
Ушчулі надмерныя даты, –
Астатнія зазнала яна кагадзе
Упартасе пэўнасці страту.

Калі ж нават гэтае перасігне,
Глытаючы кроў сваю з вуснаў,
Зазнае вялікую з'яркласць агней
Сціплейшая з беларусак.

Юлія АМОСАВА

Дароўны надпіс Яўгеніі Пфляўмбаўм
Барысу Сачанку. З фондаў НБ